

Літаратурная старонка (473)

Знак эпохі

У Мінску пачаў выходзіць новы літаратурны часопіс „ARCHE”. Грэчанска слова ўзятае ў загаловак азначае „першапачатак”, „першапрычыну”, „тое, што ляжыць у аснове”. У рэдакцыі на калегі чаргуюцца прозаічныя драматычныя творы, якія заслужылі сябе ўвагай чытачоў. Аўтары часопіса — Валеркі Булгакава, Юрасія Бушлякова, Дзяніса Раманюка, Вольгі Каракевіч і іншыя. Адамчыкам (Адам Глобус), Генадзем Сагановічам ды вялікім перакладчыцкім аўтарытэтам Васілем Сёмухам. Сярод аўтараў спатыкаем такія прозвішчы як: Вітальд Гамбровіч, Умберта Эка, Чарлз Букоўскі, Хорхе Люіс Борхес, Даніла Кіш, Лешак Калакоўскі, Чэслаў Сэнюх, Кышчак Францішак Чыжэўскі. А побач іх містыфікацыі, пародыі і больш ці менш відавочныя спасылкі на навейшую беларускую літаратуру. Гаворыць галоўны рэдактар часопіса Валерка БУЛГАКАЎ:

— Гэта часопіс інтэграцыі беларускага ў загальнай Еўропе. Мы робім стаўку на пераклады сусветнай, перш-наперш заходняй класікі на беларускую мову. У нас, у адрозненні ад расіян, украінцаў, палякаў, такога часопіса, які б займаўся перакладамі сучаснай літаратуры, не было. У Беларусі трансляцыя лепшых дасягненняў сусветнай думкі адбываецца праз рускую мову, а беларуская мова, як пасярэднік пры даніх сэнсі да чытача гэтых здабыткаў не выкарстоўвалася.

— *Тэмай першага нумара вы зрабіў парнаграфію. Гэта правакацыя?*

— Парнаграфія была намі асэнсавана нетрадыцыйна, не як апісанне нейкіх парадкавых актаў ці аголенага цела, а хутчэй як сутнасная харктарыстыка беларускага інтэлектуальнага ландшафту.

постмадэрнізму. На Беларусі таксама назіраецца досьць цікавая для Еўропы сітуацыя змяшання розных народаў, эканамічных фармацый. У нас адначасова сусідніць рэшткі старога і нейкія пачаткі новага, сусідніць людзі з абсалютна рознымі светапоглядамі, канфесіямі і г.д. Зразумела, гэта немагчыма разглядаць як нейкі постмадэрнізм, але пры ўсім tym, такая тэма ўжо наспела ў беларускім асяродку інтэлектуалаў і апошняй гады вядуща досьць зацятыя спрэчкі на гэтую тэму. Мы ставілі пэўную адукцыйную мэту — даць нашым чытачам, найперш студэнтам-гуманітарыям, максімум інфармацый па гэтай тэматыцы. І таксама ўблытаць у яе, увесці ў яе нашы беларускія паралелі.

— *У двух нумарах часопіса, якія выйшли да гэтай пары, важнае месца займае Лукашэнка.*

„Лукашэнка” — гэта толькі вяршыня айсбергу, імя якому беларускі народ. Гэты народ дагэтуль не ведае, кім ён ёсьць на самай рэчы. Гэты народ жыве застыглым жыццём, аблытана павучыннем разнастайных навалок, прынесеных імперскім геніем.

(...) Адпаведнік „кастрата” ў беларускай традыцыі — бязмен. Зыходзячы з яе бяз-мен прачытваецца як „недастаткова мужчынскі”, „які страціў сваё чалавече абіліччу”, „палаўіна людскога”. (...) Падобна кастрату, бяз-мен дэманстратыўна адпрэчвае жаноцкасць. Жаноцкасць уяўляе паставанную пагрозу яго непаўнавартай мужчынскасці. На яе фоне раптоўна можа агаліцца галота бязмена-як-мужчыны, і, што значна больш важна, бязмен можа ўвогуле перастаць існаваць як мужчына.

(...) Примеркаваўшы „лукашэнку” як кастрата, мы тым самым узялі на сябе абавязак пацвердзіць гэтую прынамсі спекуляцыю. Таму мы выплучаем у „лукашэнкі”, па-першае, „комплекс кастрацыі — неўтайнаванне жаданне ўступаць у якія-любя сувязі (з Расіяй) і, па-другое, „драму кастрацыі — немагчымасць выкананія ускладзеную на яго місію”. Кастрат прагне ўсяго, але ў яго выходзіць нішто.

Валерка БУЛГАКАЎ, Геній Лукашэнкі. Дэканструкцыя аднаго міфу, „ARCHE”, № 1/1998.

шафту. Адной з найбольш відавочных і вымоўных рысаў беларускага грамадства сёння з'яўляецца яго зглененне, галечка, нечуваная дагэтуль нэнда, якая ахапіла ўсе без вынятку яго пласты. Менавіта парнаграфія паслужыла нейкім зыходным пунктам для нашых разважанняў, для распрацоўкі канцептуальнага поля першага нумару. У яго аснову быў пакладзены пераклад „Парнаграфіі” Вітальда Гамбровіча. „Парнаграфія”, дзе само паніцце парнаграфіі разглядаецца таксама ў досьць нетрадыцыйны способ.

— *Другі нумар прысвечаны постмадэрнізму.*

— Зразумела, што Беларусь не стварыла самастойна эстэтыку постмадэрнізму, якая ўзнікла на Захадзе ў постіндустрыйных грамадствах. Але і ў нас можна сёння ўбачыць нейкія зародкі

— Лукашэнка гэта знак нашай эпохі, увасабленне ананімнай свядомасці беларусаў, нейкага калектыўнага несвядомага беларускага грамадства. Фактычна, лёс Беларусі быў найбольш непрадказаны і найбольш траўматычны з усіх пятнаццаці былых савецкіх рэспублік. Толькі Беларусь вярнулася на пазіцыі рэсаветызацыі і русіфікацыі. Чаму гэтак здарылася, што было перадумовамі гэтай з'явы? Што чакае нас пасля? Гэтыя пытанні не даюць спакою беларускай інтэлігенцыі, якая не ўступае ў калабарацыю з сённяшнім рэжымам. І зразумела, сам Лукашэнка як нейкі топас, як увасабленне дэструкцыйных ірацыянальных інтэнцыяў, якія сягаюць нутра нашага беларускага грамадства, не мог быць абыдзены ўвагаю.

Інтарв'ю ўзяў Мікола ВАЎРАНЮК

Іланта КАБЗАР

* * *

Адплыў сон
Прыплыў боль
У зморку сцен
Стомленых тугою
Прыпынілася маўчанне

Каханы мой
Ад'ехаў
За край свету

У абыякавасць

Ірына РАДЗІВАНЮК

* * *

Світанне пачынае дзень
Бачу вонкі будучых свят
Чую гукі дзіцячых рук
Глянь па-над галавой
Свет ужо закароткі для ног

Купі ўсмешку і іздзі
Не затрымайся
Не агляніся

Не ўбачыш сябе

Магда ШЫМЧУК

* * *

Адыходзіш.
Твая смерць
канчае свет.

Параненая стопы,
калі я бегла да цябе.
Тваё адзенне —
прамоклае ад слёз.
І толькі свечы
пахнуць твайм целам.

Я сказала твайму сыну,
што ты заснуй...
Каб ён чакаў
тыдзень, дзень, гадзіну...

Дай сваім вуснам сказаць
развітальнае слова
хочь сабаку і хаце.

Юры БАЕНА

* * *

Адзінокі ў полі
забыты ўсімі
непарушны
валун гранітны —
памятае!

Міра ЛУКША

* * *

Рэкі выйшлі з берагоў
Іду па дне чырвонага мора
Не першы раз не апошні

Імя
аддзельнае ад мяне
босае ступае
руслом старарэчча
у вільгаці ўсё
чырвонай імгле
а ўсё ж сухакрылае
трапечаца

імя з імёнамі
пераліваецца ў кроплях
у люстры ракі
дзе бераг левы — правы
і крыло адкрылене
ў бок іншы

Марыя БАЗЫЛЮК

* * *

ля іржышчаў восенінскіх
каласы прамінання
дзе неймавернай тугой
палотны крывавінкай
шэпчуць здзілленне
прагна кранае сэрца
рабінавая ветразь
і гнуткай дзічкі
церпкі неспакой
б'е паклон вятрам
што як багі
на п'едэсталах

Барыс РУСКО
Ля імгнення

Паток імгненняў
утаймаваць,
зацугліць пранікальнасць?
Скажыце, як?
Дзень уцякае ў ноч,
аnoch — у дзень,
кветка — у зерне,
зерне — у кветку.
А з майго цела
беззваротна
ўцякае час.
Адно думкі
і словы
спыніліся
разгублена
на імгненне.

Міра Лукша

Аўдосіна неба

— Намалой мне, Федзя, на полапе сонца ды хмаркі, калі ўжо фарбаваць будзеш, — сказала баба Аўдоска. Калісь бліліа бэлькі глінкай-сінькай перад кожным святам, пэндзлем з мяккае рачное травы. Але пакойны Сідар роўна абіў іх плітай, памалываў васільковай алейнай фарбай, і цяпер ужо клопату няма. Але ж выцьвіла ўсё. Маляваць нахава трэба. Гроши Аўдося мела з рэнты, невялікія, але на такі рамонт хопіць. Ну, які там вялікі ёй трэба, бо ўсё пакроўла, памыла, але ж столі сама не памалюе, на драбіну ж не палезе! Ну, а каб цікавей было — давай, Федзя, тыя сонца ды воблачкі. Нескладаная ж справа.

— Я маляр пакаёвы, не мастак, — заціпей гонарам Федзя Барбушын. — Вам яшчэ сонца ды хмары! Яшчэ можа і месця! Хто то бачыў такое, палацы!

— А што, не зможаш? — здзівілася бабуся. — То ж і дзіця, і тое сонца першае малюе, бо бачыць. Ну, пляшку дам.

— I за пляшку, i за гроши — на такую дурноту на драбіну не палезу, дзякую! Смешная вы кабета, баба Аўдося.

— То ж не з цябе смяяцца будуць. Намалюеш добра, то і пахваляць яшчэ.

— Як хочаце, то за пляшку вам зробяць гэта студэнты, яны ў Карпа пасяліліся. Такія то жарты любяць. Да таго — замежныя, хоць па-нашаму гавораць.

Патэпала з калочкам бабуля да маладых, а маляваць яны сапраўды ўмелі — у акадэміі ў Мінску маляваць навучаныя. I вывелі яны на бабулінай столі і сонца, як жывое, паўднёвае, гарачае, і воблачкі белыя, пёрыстыя, і бурыя хмары, і ружовыя як пад заход, а сярод іх нават самалёцік цягне белую смужку, а над печкай — срэбны маладзік сярод зорак.

Цешыліся, смяяліся. I Аўдося, лежма ўжо, у нядзеле, успамінае турадасць, той смех, гледзячы на сваё неба.